



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І
МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
АШМЯНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



ПРАГРАМА

ІХ МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ
КАНФЕРЭНЦЫІ «ГАЛЬШАНСКІЯ ЧЫТАННІ»

КАНФЕСІЙНАЕ ЖЫЦЦЁ АШМЯНШЧЫНЫ Х–ХХ стст.



Гальшаны, 30 кастрычніка 2020 г.



**Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 378 90 93**



**Запрашаем наведаць Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ф.К. Багушэвіча
г. Ашмяны, вул. Савецкая, 128. Тэл. +375 15 937 67 52**

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Адзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар;

Герігорын Уладзіслаў Уладзіміравіч – старшыня Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Астрамовіч Кацярына Аляксандраўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Жлутка Аляксандр Анатольевіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук;

Станкевіч Наталля Іосіфаўна – намеснік старшыні Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв.,

даклад на секцыі 15 хв.,

пытанні 5 хв.

Парадак працы канферэнцыі

- 9.30-10.00 **Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі**
(Дом культуры, а.г. Гальшаны, вул. Ашмянская, 1)
- Азнямленне з выставамі:**
- выстава літаратуры “Дыялог рэлігій і культур. (Ашмяншчына канфесійная)”,
 - фотавыстава “Замак. Вяртанне”,
 - выстава дзіцячай творчасці “Наш край”
- 10.00-10.20 **Адкрыццё канферэнцыі** (Дом культуры, а.г. Гальшаны, вул. Ашмянская, 1)
- 10.20-12.30 **Пленарнае пасяджэнне**
- 12.30-13.30 **Абед**
- 13.30-16.30 **Праца па секцыях:**
- секцыя № 1 (Гальшанская сярэдняя школа, а.г. Гальшаны, вул. Школьная, 9)
 - секцыя № 2 (Гальшанская сярэдняя школа, а.г. Гальшаны, вул. Школьная, 9)
- 16.30-18.00 **Культурная праграма.**
Наведванне Гальшанскага замка, музейнага пакоя Дугі Струвэ, народнага музея Гальшанскай сярэдняй школы.
- 18.00 **Вячэра**
- 19.00 **Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі**

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ

(Дом культуры, а.г. Гальшаны, вул. Ашмянская, 1)

Прывітальнае слова старшыні Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта *Уладзіслава Уладзіміравіча Гершгорына*.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта *Вадзіма Леанідавіча Лакізы*.

Приветственное слово депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Беларуси и России *Александра Ивановича Маркевича*.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

1. *Маркевич Александр Иванович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Минск).*

Тэма доклада: «Учет особенностей конфессиональной жизни Ошмянщины при организации работы с местным населением приграничья по обеспечению пограничной безопасности страны».

2. *Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).*

Тэма доклада: «Рэестр Ашмянскага дэканата ўніяцкай царквы 1765 г. як крыніца па канфесійнай гісторыі рэгіёна».

3. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «У мястэчку палова русі, а палова каталікоў»: мяжа рассялення «рускай» этнаканфесійнай супольнасці на тэрыторыі Ашмянскага павета ВКЛ у сярэдзіне XVIII ст.»

4. Гарэлка Міхаіл Уладзіміравіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Выклад веры ісламскай» у кітабе Яна Радлінскага з Ашмянаў і Каран Яна Бучацкага».

5. Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, дацэнт Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Фрагмент архіва праваслаўнай царквы Святога Георгія ў Гальшанах XIX – пачатку XX ст. у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі».

6. Цыганков Леонід Мефодьевіч, замяститель председателя Военно-научного общества при Министерстве обороны Республики Беларусь, член Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России, кандидат исторических наук, доцент, полковник (Мінск).

Тэма даклада: «Межконфессиональные отношения на Ошмяншчыне как пример высоких духовно-нравственных качеств населения Беларусі».

СЕКЦЫЯ 1

Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны ў Сярэднявеччы і пачатку Новага часу

(Гальшанская сярэдняя школа, а.г. Гальшаны, вул. Школьная, 9)

Мадэратар секцыі

загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Доўнар Аляксандр Барысавіч

1. **Кенько Павел Михайлович**, *научный сотрудник
Института истории НАН Беларуси (Минск).*

Тэма даклада: «Формы погребального обряда гольшанских могильников V–XIII вв.»

2. **Кенько Павел Михайлович**, *научный сотрудник
Института истории НАН Беларуси (Минск).*

Тэма даклада: «Могильник с полиэтническими элементами возле деревни Щепановичи».

3. **Пазднякоў Валерый Сямёнавіч**, *загадчык аддзела
археаграфіі БелНДЦДАС, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Ашмянскі касцёл Святога Духа (XVI ст.)».

4. **Доўнар Аляксандр Барысавіч**, *загадчык аддзела
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Судовая справа 1619 г. Ашмянскага касцёла як крыніца па гісторыі краю».

5. **Третьяк Елена Ивановна**, *ведущий архивист
Белорусского государственного архива
кинофотофонодокументов (Дзержинск).*

Тэма даклада: «Культовые здания Ошмян и Ошмянского уезда начала XX в. (по фотоматериалам Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов)».

6. **Grodzki Jakub**, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok, Polska).

Тема прэмоваўня: «Збор евангельско-рэформаваны ў Ошмянскім у першай палове XVII в.»

7. **Іванова Людміла Сяргееўна**, вядучы палеограф Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмянскі пастар Войцех Салінарыус і яго кніга супраць арыянаў».

8. **Баранова Алла Савічэна**, доцент Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат педагагічных навук, доцент (Мінск).

Тэма даклада: «К.Н. Дорогостайскі як прадстаўніцтва хрысціянства».

9. **Давідовіч Тацыяна Ягораўна**, намеснік дырэктара Кальчунскай сярэдняй школы, кіраўнік Народнага гісторыка-краязнаўчага музея «Вучоны нашай зямлі» (Кальчунь).

Тэма даклада: «Гародніцкая капліца – перліна драўлянага доўлідства Ашмянскага краю».

10. **Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна**, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства (Мінск).

Тэма даклада: «Мастацкія працы па афармленні інтэр'ера базыльянскай царквы ў м. Баруны ў XVIII стагоддзі: майстры і іх спадчына».

11. **Аніяркоў Вадзім Вадзімавіч**, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Акт утварэння і маніфест канфедэрацыі Ашмянскага павята 1768 г. (канфесійны аспект)».

12. Горбач Юлія Сяргеєўна, вучаніца 9 Б класа Сярэдняй школы № 2 г. Ашмяны (Ашмяны).

Тэма даклада: «Гісторыя Свята-Георгіеўскай і Спаса-Васкрасенскай цэркваў Ашмянскага благачыння ў перыяд з другой паловы XIX стагоддзя да нашых дзён».

Дыскусія Падвядзенне вынікаў.

СЕКЦЫЯ 2

Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны

ў Новы і Навейшы час

(Гальшанская сярэдняя школа, а.г. Гальшаны, вул. Школьная, 9)

Мадэратар секцыі

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі,

кандыдат гістарычных навук

Зянюк Раіса Уладзіміраўна

1. *Юрша Васілій Адамовіч, історик-краевед (Мінск).*

Тэма даклада: «Парафіі Ошмянскага деканата в 1795–1939 годах. Тенденции развития. Сравнительный анализ статистических данных по численности, рождаемости и смертности (на основе изучения метрических книг и парафиальных списков)».

2. *Любая Алёна Аляксандраўна, прафесар Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).*

Тэма даклада: «Як у XVIII–XIX стагоддзях “хрысцілі” паводле веры мусульманскай “агурковую шляхту ды цыбулёвае зямства” ў Даўбучскай “парафіі” Ашмянскага павета. (Гісторыя Давбучскай джаміі па матэрыялах спраў аб шляхецкім паходжанні татарскіх радоў)».

3. *Зянюк Раіса Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Дамініканцы і францысканцы ў Ашмянах (канец XVIII – першая палова XIX ст.): асноўныя накірункі дзейнасці».

4. **Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч**, дацэнт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Полацк).

Тэма даклада: «Стараверы паўночна-заходняй Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»

5. **Лаўрык Юры Мікалаевіч**, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Арабаграфічны рукапіс беларускіх татар аў з Ашмяншчыны: новае паступленне ў зборы Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь».

6. **Сынкова Ірына Анатолеўна**, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філасофскіх навук (Мінск).

Тэма даклада: «Рукапісныя помнікі мусульман Ашмяншчыны: сведчанні штодзённага жыцця».

7. **Кароль Маргарыта Міхайлаўна**, аспірантка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Міжканфесійныя канверсіі на Ашмяншчыне ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»

8. **Ганчар Андрей Івановіч**, заведуючы кафедрай эканомічнай тэорыі Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, доцэнт (Гродно).

Тэма даклада: «Положение Римско-католической церкви в Ошмянском уезде Виленской губернии (конец XVIII – начало XX в.)»

9. **Жасткова Алена Іванаўна**, дырэктар Ашмянскага краязнаўчага музея імя Ф.К. Багушэвіча, магістр гуманітарных навук (Ашмяны).

Тэма даклада: «Традыцыя крыжовага шэсця ў Ашмянах».

10. Васович Сергей Михайлович, доцент Брестского государственного технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Брест).

Тема доклада: «Православное приходское духовенство Ошмянщины во второй половине XIX – начале XX в.»

11. Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, дактарант Інстытута гісторыі касцела і патралогіі Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, магістр тэалогіі (Люблін, Польшча).

Тэма даклада: «Ашмянны і навуковая дзейнасць па вывучэнні гісторыі Рыма-каталіцкага касцела на Беларусі ксяндза прафесара Рамана Дзванкоўскага SAC».

12. Моніч Дзмітрый Аляксеевіч, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Абраз святога Юзафа ў Вішнеўскім касцёле: гісторыя атрыбуцыі аўтарства».

Дыскусія Падвядзенне вынікаў.

Для запису

Для запісаў

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).

Отпечатано в РУП "Издательский дом "Белорусская наука"

Заказ 192. Тираж 40 экз.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ПА РЭГІЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ

